

# Выстаўка акварэльных твораў Уладзіміра РЫНКЕВІЧА



З 8 красавіка па 23 мая на базе мастацкай галерэі «З’ява» Борысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Івана Каладзея будзе праходзіць выстава акварэльных твораў Уладзіміра Рынкевіча «Аб зямным і нябесным».

Адкрыццё выставы 8 красавіка у 17 гадзін.

Час працы: 10.00 – 19.00.

**АБ ЗЯМНЫМ І НЯБЕСНЫМ**

**Выстаўка акварэльных твораў Уладзіміра РЫНКЕВІЧА**

Духоўнае і мірскае – два полюсы часавага і прасторавага жыцця чалавека. Вопыт зямнога існавання дазваляе кожнай асобе адчуць сябе цэнтрам бязмежнага космасу і імгненнем заўчаснай вечнасці. У плыні жыцця: звычайных мірскіх спраў і імкненняў да вобразнага пераасэнсавання рэчаіснасці, мастак набліжаецца да пастіжэння глыбіннай сутнасці быцця. Праз рэальныя і іншасказальныя адлюстраванні сасобных эпізодаў жыцця, матываў

прыроды, роздумаў над гістарычнымі падзеямі і імпульсіўныя рэфлексіі падсвядомасці мастак не толькі раскрывае свой асабісты свет пачуццяў і думак, але і азначае агульна-сацыяльныя пазіцыі грамадства свайго часу. Абуджаючы маральныя і эстэтычныя пазіцыі сучаснікаў, мастак шукае сярод глядачоў сваіх аднадумцаў і апанентаў. Менавіта ў гэтым адкрытым дыялогу аб зямным і нябесным грунтуецца канцэптуальны стрыжань прапанаванай выставы.

ГУК «БАРЫСАЎСКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМ. І.Х. КАЛАДЗЕЕВА». ГАЛЕРЭЯ «З'ЯВА»

БАРЫСАЎСКАЯ ЕПАРХІЯ БЕЛАРУСКАЙ  
ПРАВАСЛАУНАЙ ЦАРКВЫ

ГА «БЕЛАРУСКІ САЮЗ МАСТАКОЎ»



У л а д з і м і р  
Р Ы Н К Е В І Ч

## АБ ЗЯМНЫМ І НЯБЕСНЫМ



А К В А Р Э Л Ь

08.04 – 23.05.2021



10:00 - 19:00

г. Барысаў, вул. Чапаева, 3 + 375 177 732864

Звычайна, маладыя мастакі цешуцца адлюстраваннем прыгажосці аб'ектыўнай рэчаінасці. У сталым узросце ўвагу творцаў

прыцягваюць аб'екты і падзеі жыцця больш значныя, сімвалічныя, знакавыя. Мабыць таму з гадамі вобразнае переасэнсаванне і выяўленне ўзаемасувязі мірскага і духоўнага аспектаў існавання набываюць прыярытэтнае значэнне. Так сфарміраваліся серыі акварэльных аркушаў: “Маўчане ля абразоў”, “Афон”, “Валаам”, “Луг духоўны” і інш. Сёння гэтая тэматычная сфера актыўна папаўняюцца новымі работамі. Пачатак твораў часцей за ўсё зыходзіць з эцюдных фіксацый уражанняў ад творчых вандровак па нашаму краю і замежжы, наведвання праваслаўных святынь і манастыроў, а таксама чытання старажытных святых пісанняў. Асобныя творы азначанай тэматыкі захоўваюцца ў музейных фондах нашай краіны і замежжа (Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, Музей сучаснага выяўленчага мастацтва Беларусі, Музея рускага жывапісу ў Нью-Йорку і інш.). Шэраг акварэльных карцін, якія прадстаўленыя у экспазіцыі, перададзены аўтарам ў дар Барысаўскай Епархіі Беларускай праваслаўнай царквы, некаторыя мастацкіх аркушаў знайшлі свой пастаянны прытулак у прыватных калекцыях.